

## ГЕРОЙ ЦІ ЗДРАДНИК: КАРОЛЬ ПОЛЬСКІ І ВЯЛІКІ КНЯЗЬ ЛІТОЎСКІ ЯГАЙЛА

Хаменка Д.М.

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі  
г. Мінск, Рэспубліка Беларусь

Мікалаея Л.В. – канд. гіст. науک, дацэнт

Даклад прысвечаны аналізу поглядаў польскай і літоўскай гісторыяграфіі на асобу караля польскага і вялікага князя літоўскага Уладзіслава II Ягайлы.

Кароль польскі і вялікі князь літоўскі Уладзіслаў II Ягайла адносіца да тых асоб у гісторыі, што па-рознаму ацэньваліся ў мінульым і па-рознаму ацэньваюцца ў нашы дні. Тоэ, што тая ці іншая фігура па-рознаму разглядаецца, не з'яўляецца нечым надзвычайнім, аднак у выпадку Уладзіслава Ягайлы мы маем справу з дыяметральна супрацьлеглымі меркаваннямі. З аднаго боку, яго лічаць адным з найвялікшых каралёў Польшчы і героям Грунвальда, а з іншага – «здраднікам», які дзеля польскай кароны адрокся ад літоўскага народа. У гэтай сітуацыі існуе неабходнасць зноў ацаніць гэтую постаць – свабодным ад забабонаў і прадузятасцей, згодна з гісторычнай праўдай поглядам.

Бадай, асноўнай праблемай у ацэнцы постаці Уладзіслава Ягайлы з'яўляецца праблема супрацьпастаўлення яго з Вітаўтам. Можна было б вярнуцца да канца XIX ст. і працы тавара Ф. Канечнага 1892 г. пра абодвух вялікіх літоўцаў: «З аднаго боку, Вітаўта апісваюць як генія стагоддзяў, Ягайла становіца побач з ім нейкім карлікам і нямоглым чалавекам. З другога боку, Вітаўт рэзка асуджаецца як фантазёр і баламут». Такім чынам, амаль да канца XIX ст. дамінавала меркаванне, заснаванае на простым супрацьпастаўленні: геніяльны Вітаўт і сярэдні Ягайла.

У сваіх працах 1892–1893 гг. А. Лявіцкі фактычна перавярнуў традыцыянае меркаванне пра абодвух братоў. Паводле яго, гэта Уладзіслаў II Ягайла быў вялікім стваральнікам, адносна якога Вітаўт сыходзіў «у другі шэраг» як «адважны, энергічны, выдатны выканаўца».

З гэтага пункту гледжання важныя здабыткі А. Прахаскі, аўтара двух сур'ёзных біяграфій абодвух дзеячаў. У іх ён не мог абмінуць такую капитальную праблему, як сувязі паміж імі. У больш ранній біяграфіі Уладзіслава II Ягайлы ён высока ацаніў Вітаўта, як «пераўзыходзіў талентам, вучонасцю, добрымі манерамі, уменнем кіраваць, цнотамі душы на многа свайго старэйшага брата Ягайлу». Пералічышы яго заслугі для ВКЛ, не прамінуў, аднак, дадаць, што сам Вітаўт, пазбаўлены дапамогі польскага караля і Польшчы, нёс паражэнне за паражэннем. Ад канчатковага паражэння яго тады выратаваў «той з меншым талентамі геніем, абе з большым сэрцам і верай», ці Уладзіслаў Ягайла. У больш позней жа біяграфіі Вітаўта гэты ж даследчык захаваў большую асцярожнасць і толькі заяўіў, што цяжка вызначыць, што зрабіў Уладзіслаў II Ягайла, а што Вітаўт. Гэта вынікае з факта, што яны наогул дейнічалі сумесна. Тым не менш, А. Прахаска ўказаў на польскага караля як сапрайднага стваральніка, Вітаўт жа «не мог парыўніцца, калі справа даходзіла да асноўных ідэй», ні з Уладзіславам Ягайлам, ні «з калектыўным геніем малапольскіх палітыкаў». Так, такім чынам, гэты даследчык фактычна ставіў польскага караля вышэй за вялікага князя.

Уласна гэта мадэль замацавалася пазней у польскай гісторыяграфіі, хаця з рознымі мадыфікацыямі. Крытычнае меркаванне А. Лявіцкага паўтарыў і развіў Л. Калянкоўскі. Ролю Вітаўта ён абмежаваў выкананнем планаў Ягайлы, а крыніцай яго поспехаў была апора на Польшчу. Гэта сцвярджэнне ў прынцыпе таксама прыняў С.М. Кучынські ў біяграфіі польскага караля. У найноўшай польскай літаратуре на вядуче месца выходзіць згаданая біяграфія гэтага караля піра Я. Кжыжаняковай і Е. Ахманьскага. У гэтай працы таксама прыняты тэзіс пра перавагу Уладзіслава II Ягайлы над Вітаўтам, хаця і ў больш асцярожнай форме і з агаворкай, што справа патрабуе далейшага даследавання.

Значна больш складаная ацэнка Уладзіслава II Ягайлы прадстаўлена ў літоўскай гісторыяграфіі. Негатыўны стэрэатып Уладзіслава II Ягайлы з'яўляўся адносна позна, толькі ў пачатку XX ст., у перыяд нацыянальнага адраджэння літоўцаў. Яго стваральнікам не быў навуковец, але вядомы літоўскі паэт і публіцыст Майроніс (уласна Ёнас Мачюліс). Гэта тады польскі кароль быў абвінавачаны ў «здрадзе» літоўскай бацькаўшчыне і давядзенні да дэнацыяналізацыі літоўцаў. Крытычная ацэнка Уладзіслава II Ягайлы трапіла з публіцыстыкі ў літоўскую науку і стала абавязковай яшчэ на працягу многіх гадоў.

Першыя спробы рэвізіі дадзенага стэрэатыпу зрабіў П. Шлежас, які вызначыў, што не трэба глядзець на Уладзіслава Ягайлу, як на нейкага «адшчапенца нашага народа», але аднолькава з Вітаўтам любячага Літву і працуячага для яе добра, толькі іншым способам, чым вялікі князь. «Ягайла таксама з'яўляецца сынам нашага народа», – канстатаваў у канцы гэтых даследчык. У іншым месцы гэты ж даследчык пісаў, што польскі кароль ніколі не парываў сваіх сувязей ні з Вітаўтам, ні з Літвой. Часта тут гасціваў: раючыся, разважаючы, ці, нарэшце, палюючы. У цяжкія для Літвы гадзіны, напрыклад,

падчас голаду, гэта ён адчыняў «сваю шчодрую руку». Крыху пазней падобную пазіцыю прадставіў таксама З. Івінскіс (што цікава, спачатку выказаўшы крытычную ацэнку польскага караля).

Несумненна, Уладзіслаў II Ягайла належыць да найвялікшых карапёў Польшчы. Мяркую, тое самае можна сказаць у адносінах да валадароў ВКЛ. Яго заслугі адносна Бацькаўшчыны бяспрэчныя і вялікія: польска-літоўская унія (нягледзячы на ўсю спрэчнасць гэтага меркавання), хрышчэнне Літвы, бітва пад Грунвальдам і адраджэнне Кракаўскай Акадэміі.

Кожная х гэтых спраў магла быць дастатковай прычынай для прызнання вялікасці гэтага стваральніка. Усе яны – на думку Е. Ахманьскага – з'яўляюцца крыніцай для справядлівага нацыянальнага гонара палякаў і літоўцаў, таму што яны складаюць вялікую старонку іх гісторыі. Называюцца яшчэ іншыя заслугі Уладзіслава Ягайлы перад ВКЛ, напрыклад, падтрымка яго дзяржаўнасці, развіццё літоўскай дзяржавы і іншыя.

З другога боку, літоўскія гісторыкі высунулы прынцыпавы аргумент супраць польскага караля – заключэнне уніі з Польшчай. У канчатковым выніку яна прынесла ВКЛ шмат зла – у першую чаргу, паланізацыю, якая пагражала самому існаванню літоўскай мовы і народа. Аднак сама паланізацыя ВКЛ была некальківаковым працэсам, на што мела ўплыў шмат фактараў. Не можа наогул быць гаворкі пра якую-небудзь непасрэдную сувязь паміж польска-літоўскай уніяй часоў Уладзіслава II Ягайлы і паланізацыяй літоўскай шляхты, якая на добрай справе пачалася толькі ў сярэдзіне XVI ст. і цягнулася аж да XIX ст.

Такім чынам, калі даводзеўца выбіраць паміж двума дыяметральна супрацьлеглымі вызначэннямі тыпу «герой ці зраднік», то Уладзіслаў Ягайлу можна назваць толькі «героем», і адным з найвялікшых у гісторыі Польшчы і Літвы. Аднак лепш пазбягаць такога тыпу публіцыстычных вызначэнняў і канстатаваць, што ён быў выбітным палітыкам і лідарам. Мае таксама заслугі ў галіне культуры, хаця сам быў ...непісьменным. Таму найбольш яго харектарызујуць кароткія слова малапрыхільнага да яго храніста Яна Длугаша: «Быў сэрца простага, але цудоўнага».

**Список использованных источников:**

1. Ivinskis, Z. *Jogaila valstybininkas ir žmogus / Z. Ivinskis // Jogaila. Red. A. Šapoka. – Kaunas : Onutė Šešupė, 1935. – 333 s.*
2. Kolankowski, L. *Dzieje Wielkiego księstwa Litewskiego za Jagiellonów / L. Kolankowski. – Warszawa : Skład główny: kasa im. Mianowskiego, 1930. – T. 1 (1377 – 1499). – 475 s.*
3. Koneczny, F. *Jagiello i Witold. Część pierwsza : Podczas unii krewskiej 1382 – 1392/ F. Koneczny // Przewodnik naukowy i literacki. – 1892. – R. XX. – T. XX. – Z. I. Styczeń. – S. 1–1057.*
4. Krzyżaniakowa, J. *Władysław II Jagiełło / J. Krzyżaniakowa, J. Ochmański. – Wrocław etc.: Zakład narodowy imienia Ossolińskich, 1990. – 362 s.*
5. Lewicki, A. *Nieco o unii Litwy z Koroną / A. Lewicki. – Kraków : Nakładem Autora w Drukarni «Czasu», 1893. – 48 s.*
6. Lewicki, A. *Powstanie Świdrygielły : ustęp z dziejów unii Litwy z Koroną / A. Lewicki. – Kraków : Nakładem Akademii Umiejętności, 1892. – 389 s.*
7. Prochaska, A. *Dzieje Witolda wielkiego księcia Litwy / A. Prochaska. – Wilno : Nakład i druk Ks. A. Rutkowskiego, 1914. – 420 s.*
8. Prochaska, A. *Król Władysław Jagiełło : T. 1–2 / A. Prochaska. – Kraków : Akademia Umiejętności, 1908. – T. 1. – 1908. – VII, 414 s.*
9. Šapoka, A. *Valstybiniai Lietuvos Lenkijos santykiai Jogailos laikais / A. Šapoka // Jogaila. Red. A. Šapoka. – Kaunas : Onutė Šešupė, 1935. – 333s.*
10. Šležas, P. *Vytauto santykiai su Lenkija / P. Šležas // Vytautas Didysis. – Kaunas : «Sakalo» bendrovės leidinys, 1930. – XXIV, 300 s.*